

Год выданьня першы.

# Б Савецкая БЕЛАРУСЬ

часопіс Цэнтральнага Камітэту Камуністкай партыі Літвы і Беларусі.

№ 7.

3-го чэрвяня (юля) 1920 г.

Цэна нумару 2 руб.

## НА БАРАЦЬБУ ЗА АСЛАБАНЕНЯ БЕЛАРУСІ.

На усіх куткох аграмаднай Рasei паднімаюцца работнікі і селяні на барацьбу с панамі, на аслабаненя Беларусі. Кожны дзень прыносіць весткі з рожных гародоў аб тым, што усёды устроіваюцца спектаклі, канцэрты, скарбовачные зборы ля патрэб хронту. Збірайца белізна, турунь, спічкі і пасуда ля чырвонаармейцаў. Селяні ахвяруюць яйца, муку і інші. У Нэрмі за тыдзень працведзяна 60 мітынгаў, у Асе сабрана 140.000 руб. і г. д.

Велікім парывам ахоплены працоўные массы і тысячамі запісваюцца у дабравольцы на хront; у Сарапулі запісалася 114 чал. і ужо атправіліся у паход, у Нэрмі — 367 чалавек, у Растві н/Д і у Данской вобласці, у Чалябінскай вакрузі устаюць і рвуцца на хront казакі.

Як маланкаю запаліліся усе прагай помсты да ахаглеўших грабіцялий-захопнікаў паноў, руйнуючых змучаную старонку Беларусь.

Расейскіе работнікі і селяні, нашы браты і таварышы, чуюць усю тую пагрозу, якую гатуя наглая панства усюму працоўнаму

народу Rasei. Мукі беларускіх работнікаў і селян, стогнучых пад палкаю магнатаў-перасцярагаюць кожнаго, запалаючи у яго сэрцы гарачую помсту да катаў-паноў.

Беларускім селянам і работнікам ящэ гарачэй трэба прыняцца за справу арганізацыі хутчэйшага прагону паноў са свае замелькі. Яны боляй зацікаўляны, ніж хто. Вось хай тые з іх, якія ящэ па гэты бок хронту — атгадаўць сябе у распараджэнія ваеннага начальства, тая ж — хто у забранай часцы — павінны падніцца з варужжом на паўстаня, а рассеянная па ўсім кутком Rasei, Сібіру і Украіні — нехай запісваюцца у дабравольныя беларускія атрады і спяшаць на хront — выручаць Вольную Беларусь, абараніць равалюцыю, каб хучтый вернуцца да дому.

Дык хай сорамна будзя тamu беларускаму селяніну і работніку, каторы нічога ні зробіць ля хронту, хай запляміць яго кожны шчыры ваяка за свабоду словамі:

Праступнік і зменік.

Габрусь Друк.

## ПАНЫ-ГРАБІЦЯЛІ.

Польскія паны добра ведаюць, што іх панаўвяя у забранай імі Беларусі часовая; яны ясна бачаць, як глядзяць і як адносяцца да іх селяні і рабочыя. Вось за гэтым яны стваряна і выкарыстоўваюць свае прафыўнанія у ёй. Ўжо с першых часоў свайго прыходу на

Беларусь паны прыняліся сеч багатыя лесы беларускіе і сплаўляць іх за граніцу, здымаць с хвабрык і заводаў машыны і струмэнт, забіраць запасы усікага добра і маєтніці, належачых на права працоўнаму народу Беларусі і адваіць яго у Польшу.

І чым далій, тым гэты грабеж прыяснум дню усе убольшваўся і рос, а цяпер, калі старажачая паноў ніпэўнасць прайшла ў ніязпеку, ён выліўся у страшэнную агульную пошасць. Ад лясоў, хвабрык і заводаў — грабіцялі прайшли да зямлі.

Гэтак, імі ужо прадана англіцкім гандляром імені Пётры і Мікалая Мікалайвіча Раманавых (з царскага роду) у Старом Барысаві з 50-ці дзесяцін лесу і пахаты. Пакуная на яго была падпісаны у Крыму. За ім — пойдуць другія. Такі спосаб крадзяжку селянска-работнічае зямлі паны карыстаюць с тым намерам, каб як-кольвяк улыгашь у нашы справы грашоўнікоў і правіцяльства Англіі, каторая б пошля, калі паном прыдзяцца ўцячы з Беларусі, пагрозай замешкі у беларускія справы, сумелаб адышыць селян і рабочых ад іх жа зямлі.

Здаецца, чагоб лепш прыдумаць, каб на сім і спыніцца. Але катам паном і гэтага малі. Час коратак, а Беларусь веліка: ні высяч яе лясоў, ні спрадаць зямлі ні паспесь, дык каб ні пакінуць пошля сябе і трошкі у целасці людзілага дабра беларускім працоў-

нікам, яны безміласэрна паляць, топяць і руйнуюць яго

Пачынаючы ад Барысава Кіява, якія зруйнаваны ім на палову, паны-разбойнікі ні пакідаюць па пущня свайго адходу нічагу сянянка у цэласці. Соткі вёсак паліца і разбівайца з гармат, ад селян адбіраюцца хлеб, жывёла усякая дабро, узрываюцца масты, вадакачкі, псуедца дарога, пала. Багатая і цвітучая Беларусь становіцца голаю пустынью, у якой селяні і рабочыя ахвярованы на мукі голаду і хворасці. Панска нашэсцві — што колішняя швэцкая спаленя, урачая нашу краіну на доўгую пакуту.

І гэта усе рабіцца на нашых вачах, у той час, калі мы хоцім мала ды маглі б прасціраці ад гэтага, стойла б толькі захацець.

Дык кінья ж чакаць далій, глядзючы скрэз пальцаў на раскладзеж і стратак нашага добра злымі катамі-панамі! А дружна паўстаўшы на усеі Беларусі, далучемсамы да Чырвонае арміі як найхуччэй і скончышы с панамі, зможам спыніць іх працу!

За дзела ж!

Сымон Гляк.

## НІ СЛУХАЙЦЯ ПАНСКІХ АГЕНТАУ.

Крыві і ахвяр патрэбую азвераша буржуазея.

І панская лёкаі кідаюцца ува ўсе бакі, каб дабыць новыя і новыя ахвяры. Яны ля абароны капиталу ні шкадуюць таго, што льецца братняя кроў.

Беларускія працаўцы працоўнага народу ні атстаюць ад другіх: яны атрымалі ат польскіх паноў дазваленія арганізаваць беларускую войску.

Белапольская газета «Беларусь» прызначае ахвотнікаў у беларускую войску.

«Ідзеця», кліча яна, «свяваць судроць бальшавікоў, да памажыцца Польшчы зічтожыць іх».

У той час, як усё грамадзянства разбілася на дзве часткі — буржуазею і працоўнікамі — паміж каторымі ні можа быць ні якае згоды, беларускія так званыя «дзеячы» у імя слабоды і незалежнасці Беларусі, у імя Вацкоўшчыны, клічуць беларусаў злучыцца с панскай Польшчай.

Польща у сучасны момэнт зрабілася паміжнародным жандарам. Польшча заручана задушыцца Савецкую ўладу у Rasei. Польшчы дапамагаюць капиталісты ўсего свету: Францыі, Англіі, Амерыкі, Італіі; Польшчы дапамагаюць ўсе тыя, хто глядзяць на работнікаў і селян, як на быдло, хто разу-

мех, што ад рускай рэвалюцый іскры сыплюцца у ва ўсе бакі і байца, каб ад гэтаго ні разгарэўся пажар рэвалюцыі на ўсім свеце.

Ад таго, як скончыцца баражьба пам'ж Савецкай Расей і панская Польшча з лежыць далейшая развіцьце равалюцыі.

Калі здоляя панская Польшча, дзяк рэвалюцыі у Расей будзя задушэна. Голад, холад, пошасць стануць звелічыцца. Буржуазэя пачне адзекаўца над працоўнымі родам, яна захоча зварнуць ўсё сваё багацьця, і патрабуя адплаты за ўсё ёю стражная. Добры прыклад у такім сэнсе дае нам Вэнгрыя, у каторой буржуазэя, задушыўши Савецкую уладу, у весь час расстрэльвя і вешая ўсіх тых, хто мая маўзольныя руки.

Наадварот, калі здоляя Савецкая Расея, бач рабочыя і селяні — гэта будзя адзначаць равалюцыю у Польшчи і ва ўсей Еўропі.

Тады і Беларусь пачне вольна жыць, як роўная сярод роўных.

І мы бачым, што гэта пачынаюць разумець працоўнікі і селяні ўсіх краёў і начынаюць памагаць Савецкай Расеі у яе баражьбе з буржуазэем. Мы бачым, што у Англіі, Італіі і другіх дзержавах рабочыя піхочудзь прадаваць і бастуюць там, гдзе іх працу хочуць выкарыстаць супроць Савецкае Расеі. Нават рабочыя Польшчи, каторых яшэ абманваюць сацыялісты-згодчыкі, патрабуюць сканчальнія вайны с Савецкай Расеі. Да како ж у такі атказы мамент

павінны прылучацца рабочыя і селяні Беларусі? Да панская Польшча, чы да работніцка-селянскай Расеі, іші за бальшавікамі, ці супроць бальшавікоў?

Іх дарога павінна быць адна: разам спрацоўнікамі ўсяго свету ісці на падмогу сваім братам — расейскім рабочым і селянам у іх баражьбе за Савецкую Расею.

Трэба разбіць пансскую Польшчу. Трэба памагчы селянам і рабочым Польшчи зрабіць Савецкую ўладу у іх дома, а тагды беларускія селяні будуць менш магчымасць вольна будаваць і сваю будучыну. Ось чаго патрабуя ад беларусаў сучасны мамент і будучына бацькаўцыны. Іначай ізноў панская прынука, ізноў здзекі і гвалт запануюць у напій бацькоўцыны Беларусі, якая стана бацькоўшчынаю паноў і буржуазе.

А таму — ідзеця, беларускіе рабочыя і селяні, не у войска ля помачы панам, куды за вучы вас панская агенты, а стараіцца памагаць Савецкай Расеі.

Ведайця, што толькі варагі народнай волі клічуць вас ісці па другой сцежца. Ведайця, што клічуць вас у беларуское войска проці бальшавікоў тыя, хто атрымалі за гэта грошы ад паноў. Яны, як ідашы прадаюць за панская маркі кроў рабочых і селян Беларусі, а таму на іх кліч вы павінны адказываць дружным паўстаннем супротіў паноў і іх служкаў.

Алесь Чырвоны.

## АДАМСЦУ.

I.

У суботу а поудні чырвонаармейцы вымушчаны былі пакінуць местечка Ружы. Ішэ з ранку, хоць камандзёр атраду і не вывешваў аб сім прыказу, чуткі шлі між меценамі, што паразаюць у іх местечку легіярам бойі підаваць, а адвецівосіка з суседням мястечкам, Межы, на адной аду Ружу, версту так з дзесяці, дзе і падробуваць пасправацца з панскімі грабунікамі, легіянэрмі.

Гэтые чуткі с кожнай хвіліяй рабілі упарціць і пірайходзілі да ведання ўсе большаму ліку мешчан. І чым больш людзей з імі знаемілася, тым, у вочавідкі рос асобы настрой, некі трывожна-стрымліны, ні прыемны. Яго дух адбіваўся на кожнім твару труслива пахадзючых і толькі вызвіяющих з вокаў ружаў. Ніхто, ні бедны, ні багацей-гаспадары ні жадалі б, каб іх меценак падпала пад руйнавання бойкі, і гэта можна было прыкметніць на ўсіх, у іхтумі ві было адличча.

Але сам хвакт вываду бальшавікага чырвонага войска з мястечка, які ні трэба гасці, падзялі ружан на часткі, на асобныя гуртки, лікам трох шкадуючых іхтумі, беднякоў, фесцікаў, глядзючых на справу

змагання чырвоных з белымі, і на радых да сцехі за піравагу легіянаў руя над савецкім войскам — багацею гаспадароў.

Згодна такому падзелу, можна было бяз інтуіціі, піведаючы, што і што за чалавек, а толкі кінууши зіркам у твар, пазнаць, што: вось гэты ягомасець сеніка святкуя чакаючы легіянераў. На дварах і у хатах такіх ягомосцяў, самавітых гаспадароў, чуткі або атады Ружу паликам ажыўлі бытаванынгса смехам, рэзвыя бегалі з хаты у двор, з двару у хлеу ці гуно ўсе іхтые Райкі, Візунцы, Каткевічы, Граблі, Рэцкі.. Хто хаваўся у склонох, ці затуменімі, дрыжалі панаесці за яуную вымаку воражасці, за працу віцца савецкіх працоўнікаў, камуністу і ўсіх спагадаючых савецкаму устрою пры першым уладанію Ружамі легіянераў, вынаша з поркі і, ківаючы пальцам с пагрозамі ў бок чырвонаармейцаў, чакаў з узрупам «далікатнае уласці», паноў.

І толькі трэ было атраду пошыць параду і прэмовы камісара рухнуцца ісці, як варагі працуўнага народу, гаспадары, асілі..

— Туда, туда, разбойнікі! вадарага! — Крычаў з-за вуглу Сымон Крук, украдка сачучы за чырвонаармейцамі. Ен праціў месеці сядзев у адрыні у хвасі, баячыцца

## ДАР.

І нач і дзень, і днём і ночу  
Сядзіць яна і пільна тчэ,  
Хоць сон гняне яе ні ўмочу  
І слепат рэя ля вачэй;

\* \* \*  
Хоць рэжа болюлю гострай спіну  
І тою болюлю колі ў бок  
Й ні раз губляцца дзяўчынін  
Вертлявы з цэўкаю чаўнок; —

\* \* \*  
Яна астатнія патугі  
Сілком збірай і з рукі  
З навою гоніць круг за кругам.  
Шпіляя шчыльныя радкі.

\* \* \*  
Міная час і чырвань нітак  
Выходзіць ў гладкum дывану...  
Каму ж старэйна, на прыбытак  
Дзяўчына тчэ, і што? Каму?

\* \* \*  
А тчэ яна ўжо дзень аж трэці  
З чырвоні зрэбнае штандар,  
Братом атдаць чырвон'армейцам  
За бой за волю ў сладыні дар;

\* \* \*  
Атдаць за тоя, што з напасці  
Яны пазбавілі народ,  
Што новай цяжкай панская уласці  
Свайм жыццём спынілі ход,

\* \* \*  
І краі свабодным захавалі,  
І людзям волю збераглі,  
Хоць многіх мяртвымі скавалі  
У глыбі халоднае зямлі...

\* \* \*  
Падзялі паўная, дзяўчына —  
Сама ткачыха й стала ткаць  
Чырвоны штандар ад краіны  
Барцом за волю дараўваць.

\* \* \*  
І трэці дзень за тканям к ночы,  
За пільной працаю ідзець...  
Хуччэй, сяструхна! Прагнунь вочы  
Твой дар ваякам паглядзель!

Паўлюк Вартавы.

— Ну, і на панствувалі ж дык ванапствувалі.. усміхнуусі трэйці.

— А беды на чынілі, адно трымайся.. дававі щэ адзін, нікі, круглы, ні пастау, ні палажы.

— Вось і адамеціць трэба за гэта... стараўся піракрычаць Сымон Крук.

— Зядым рос.

— Гэй, хлопцы, мужчыны, давайці ператрасці каго належыць, хоцькі Грышку Корані, Сауку Лоба, ці ліхала Труса.. Айда-а!

— Айда-а! — загучэла армада баражеу і рынулася з мейсту.

— Зады-ыць, калі нойда-ам, гадаў, раздавіць нагамі! — злостна выкрыкаў Сымон, ідучы уперадзе раз'юшанай таупы і намерваючы пусціц яе на будынак Корані..

II.

Ігнат Грышку Корані, старшыня выканаўчага камітету Ружау, наадаўся узнак гаспадарам-багацею: у многіх з іх адбрэту на 100 пудоў збора, на некулькі кароу ля патрэб хронту: зняу кантыртоўцю і надзвычайнія налогі. Усе яны тачылі на яго зубы, меркавалі звесці з свету і навэт былі надкупілі аднаго валацугу на ўбіствы, якое, прауда, не удалося.. З-за Грышка-бальшавіка, як іго ўсе мінавалі, гаспадары-багацеи ні маглі г. ядзець спакойна

Цэлы месец іго прадажная галава была пад пагрозай вешалкі.. Цяпер жа хваса вынусціла зядлага ворага людкое свабоды. Але часовая безуласці і ніпаунасці, што бацьшавікі ніверніца, яшэ ні пазваліла Сымону увайсці у сваю шкуру, і іон пасымельваўся выці на вуліцу, а пазіраў з-за шула; жонка ж Юсія, прытрымоўвала гарачасць мужа.

Толькі тады, калі атрад — чырвонаармейцаў скаваўся за узгоркам і дзекті вернуўся с праводзіні, Сымон смела вышаў на вуліцу і загаманіў:

— Уцякі, паказалі лыткі.. Гэ э а! Небось ні здужалі трыманца-а.. Ха ха-ха! вой-ска-а..

Ля яго хутка сабралася пэлая грамадка такіх, як іон, «паважных і знатных ружан».

Гоман, смех, а пэтым і пагрозы на камуністу-бальшавіку, лайкі, праклен, ды ізноу смех напоўнілі вуліцу.

Адзін пірад другім храбрыўся, адзін другога падзюхнуў іші на мястечку і шукаў застаўшыхся прыхільнікаў савецкае уласці:

— Ого, гэта хітрые зладзе, яны тут на сонку пакінулі сваіх! — гучэу Янка Гляк, мурасты, пузаты лайбиза.

— Нойдам, братку, ўсіх, вось ніхай легіянэрэй надідуць, — супакойваў яго салінка Якуб Кныр.

## Да беларускай моладзі!

Беларуская моладзь! Да вас звертаюся мы з гарачым прызывам далучыцца да працы будаўніцтва свае краіны, Савецкае Беларусі. Лёс Беларусі надта цяжкі—яна ні мая сваіх кіраўнікоў, яна зусім обмаль мая свае інталігэнцыі, вышадшае з гущу рабочых і селян.

Панскі прыгон і царскі усціск доўгія гады душылі усюку выяву грамадзянства, расцілі полонофільскую шляхту і чорнастотніцкую чыноўніцтва у Беларусі, заганяючы лепіных сыноў яе у глухія куткі аграмаднае Рады.

У найболяй адказны момант, калі творчыя сілы народу павінны разварнуцца красоўным розцвітам, у момант, калі кіпіць паміжнародная равалюцыя, Беларускія работнікі і селянія астаўляны самі на сябе.

Ведайця маладыя таварыши!

Тыя дасягана, якія ўжываюцца у гады равалюцыі, нідастунны і нідасягны у іншыя часы. Трэба спяшыць, каб скарыстаць рэвалюцыйны уздым ля працы. У вас многа веры у лепшую жыццё, многа цягі да прауды і красы. І вы павінны вашаю вераю, вашаю чыстату асвяціць святошні ход равалюцыі.

Беларуская моладзь! Вас мы клічам да творчага працы. Будзьця варты велікага часу!

Стары беларус—дзядзька Ляксандра.

## АД РАДАКЦЫІ.

Радакцыя газеты «Савецкая Беларусь» звертаюцца з клічам да беларускай моладзі закладаць усюдах колкі моладзі ля зучэння асноў камунізму і падгатоўкі к працы у Саветах Беларусі. Жаданна і патрэбна далука гэтых колак у нашай газэце. За гэтым радакцыя просіць прысылаць ёй паведамленія ўсіх гурткоў моладзі, аглід іх працы, літарацкія творы і інш.

Радакцыя.

на нікога з яго роду, навэт на булыніну, навэт у той бок, дзе яна стаяла.

Весь і ні дзіва, што уся помета пакіравалася на Корана...

— Адчы ы-ня-ай! Атворай! — пра-гучэла некулькі дзясятка галасоў, акончышых хату Корана: — Надавай сюды бальшака! За крыкам пачаўся стук у дзвіверы, у вонкі. Зазвіцелі быты.

— Схаваўся, небось? Га?

— Бацьку давай замест яго! — выгукнуў хтосці.

— І матку! — напрavіў другі. Хутка дзвіверы былі зломаны, а вонкі выбіты і цэлым натаупам звер'е, рынулася у хату, дзе стук і трэск змяніў цішу...

— Німа, гады, нікога! — пачаўся скора нідавольны крык Сымона, потаго і цыльнага усаго, які выткнуўся з сянец.

За ім з хаты нараділі выходаць другіе, так сама напрацаваўшыся над нішчаніем добра Корана. Мноствы выносілі сабою падушкі, вонкі, муку, навэт начынія.

Стаяў гоман...

— Да Лоба, браткі, яны там, — хтось парадзіў, і разбойная шайка мсціцеляў рухнула з двара.

І толькі начала выходаць, як с плачам і прычытам на спрэду юй

пакаўзалася старэнка бабуля з дзіцяткам на руках.

— Што-о-о-ы нараа-бі-лі-ы, гра-базікі, за што-о-ы цае са свету звязаці хочаце-э... Ай-ай-ай! Божэ-чкаа! Ціж есцяка у вас дуні, губіцілі вы... крыміналнікі... Усе жы-ціце здзекуваліся з нас бедных і цяпер даканць захадзе-эмы.. Юдашы...

— Хлоць, спыненія-а-я... усе-рауну з коташча Корана! — настроіў Крук і азёрныя багаці кінуліся да бабулі... Некулькі кулакоў мелька-нула у паветры... Натомістана пачаўся плач, енк і піскі малага...

Яны былі збіты над ногі...

Таупа равела, кричала, тухала...

А у гэты час з усходу у Ружы уехдзілі легіяны... Шрад сабою яны велі звязаных бацькоў чырво-наармейцау — Яса Лоба, Цшку Труса і Грышку Корана. Чуліся частыя выстрэлы...

Пачынаўся змрок.

І з яго цемі зіркала стварылі чудзішча панескай контар-рэвалюцыі і багацікскага прыгону...

Сымон Крук быў здаволены: сіндромуўні.

Чырвоны.

## У Беларусі.

### Пад панамі.

Паны — каты.

У Маладэчні і іншых гарадох забранай панамі Беларусі польская начальства з усякага падаўраючага за бальшавіка, надта сібера здзекуяцца і глуміцца, прыдумоуваючы рожныя страшныя мукі як: сцісканне паміж дзяўтрэй пальца, калоці шпількамі ды інші. Аб нагайках і казаць ві прыходацца. Калік катузы цягра памяць, яго пакідаюць без усякіх рады, каб пошля, калі ен акрыяя, ізноу катаўцаць.

Страхі паноу.

З Бабрускага павету паведамляюць, што памешыкі падта напалоханы там. Яны быцця не толькі чаканых чырвонаармейцау, а і селян. Весь цяперак кожны з іх старацца прадаць зямлю селянам, але апошнія ні куплюць яе ад іх. Цікава, што есцяка і такія з памешыкі, каторыя думаюць заставацца на месецах і пры прыходзе Савецкага павета; такія старацца падпішвацца да селян.

Як паны распрауляюцца з беларускімі селянамі.

У мястэчку Нагосці на Ігуменскім падлясікі спалілі 175 двароў і растралілі 14 чалавек. Захопліваючы веску, палякі сбіраюць усіх дзяячіх і маладых кабет, лічыць іх і на кожную дзяўчыну даюць пінь салдат, якія на вачах у бацькоў, дзядуль і бабуль, твалтуюць іх. Калік то заплача даюць 25 шомпалау, вікторыя замуціваюць да смерці.

Адступаючы пад націскам Чырвонае арміі, палякі самымі зладзейскім спосабам паляць веску. Надыдзя да хаты 2 лягініра і адні з іх падпальвай, а другі з вінтукаў стаіць ли дзівярэй і ні выпускская сям'я.

Запомніця гэта, рабочыя і селянія.

Беларускія атрады.

«Дзенік Мінскі» паведамляе: у Вілейскім павету, калі Будслава, Даугінава і Крайску сегня згуртавалі беларускі атрад, які пад польскім камандуваннем адправіўся на хрон супроці бальшавікоў.

Беларускія белагвардзейцы.

У Мінску беларускія чырнастотнікі начынаюць гуртаваць маладзеж у скавуты (лабравольныя) разведчыкі і моладзі. У Гродні ужо раней было ушчата фармаванія белагвардзейскіх беларускіх скавутаў.

Гвалты над мірнымі жыхарамі.

У ваколіцах Бабруска за апошні час арыштована многа людзей. Іх вінаваціць та у шпіеніцы, та у шпекуляцыі, каб потым растраліць і напалохыць буйны месцовых жыхароў.

Паўстанія.

З Мінску паведамляюць, што пасажыры рух між Мінском і Вільню, Мінск і Баранавічамі, Баранавічамі і Віленскім сінім з-за пауставія у гэтых ваколіцах. Паўстанцы стараюцца узрывыць чугунковыя масты і самую чугунку. Узорван мост цірацічку Усечанку на чугунца з Іссея — у Бабруск. У авіакатастрофе з гэтым польскім камісарам забаронены людныя зборыца ў г. Мінску. Нараспажаню гэн. Шэнцыцкага Мінск аб'яўляй на венцу на падажды.

Плачы, нізялежнікі.

7 юня паустанскім атрадам вучыцеля Сідоренка забіт ведомы гуртаваць і кіраунік бегункоу, палохаўшы жыхароў у прыхронтавую паласу, у Барысаўскім паведамлі, гэры нізялежнікі Семенік. 9 юня у Зэмбіні адбылося пахаваніе гэтага разбойніка з музыкаю 24 польскага палкі.

Камітэт рэгістрацыі бедных хрысціян у Мінску.

Польская уласць залажыла у Мінску камітэт для рэгістрацыі бедных хрысціян на контракт аказания помочы.

Аб «Усходніх зямлях».

У Варшаві у скорум часі будзя адвешчан дэкрэт, паведлуг каторага «Усходнія зямлі» (Беларусь) будуть паддлігати радзе міністру.

Генералы сэркэтар «Усходніх зямель» увойдзяць у раду з голасам у справах крэсаву.

«Нацыянальны клуб».

У Мінску заложан палітычна-нацыянальны клуб. Ужо адбыўся адзін выступі клубу, на якім прынята рэзоляцыя: «Усіма сіламі вясці барацьбу за яздную Беларускую Літоўскую дзяржаву; бо толькі з Літвой у Беларусі мацца шмат блізкага і крэунаго, як у эканоміці, гэтак і у гісторычных мінульы.

У клуб вайходзяць глаўныя кіраунікі: Аляксюк, А. Уласау, Вернікоўскі, Левіцкі і мн. інш.

Супроці спекуляцыі.

У акупациі месна раззвітая спекуляцыя. Польская уласць нігледзячы на сваю добрасць да усякіх абароту і разбойніку, вымушана барацца з спекулянтамі, караочы іх арыштамі, штрахамі і высылкаю.

Беларуская гімназ'я.

У Вільні адчыніта беларуская гімназ'я з інтарнатам. Дырэктарам назначан М. Кахановіч.

Павялічэнія акцызы.

Польская уласць ніупынна павялічіва акцызу на тутунь, сернікі і усякую драбязу.

Анэксія.

«Кур'ер Польскі» паведамляе, што у Варшаві польскім правіціцтвам разрабляюцца закон аб прылучэнню да Польшчы сям' паветаў Віленскага губэрні.

Керэнскі і Беларусь.

Дапісчык польскага газеты «Газэта Варшаўска» меў гутарку с Керэнскім аб будучыні Польшчы. Паміж іншым Керэнск запытал дацічыка: «А каб гэта арабідзь у Беларусі плембісці? (паданія галасоў аб тым, ці іншым рапшні)» і прыгэтум сам же відказаў: «Ні раджу. Ні надзеяная штука. Бы так і у Беларусі, так і у Усходній Галіні».

## У Савецкай часцы.

**Разам з Чырвонай армію.**

У часы наступу Чырвонае армі на вёску Скулпін-Паліны Барысаўскага павету, селянія вёскі сустрэлі чырвонаармейцаў с оклікам «ура» і разам з імі кінуліся гнацца за палікамі.

### Педагогічны інстітут.

У Сеннінскум павеце Магілёўшчыны, у імені Быліцы адчыняцца педагогічны Інстітут. Атдзелам народнае асьветы пачат падлік неграматных, і наладжана дастаўка газэт і літаратуры у хаты-чытанкі.

## ТАМ, КУДЫ ПАНЫ ПРЫШЛІ.

### Ні ведаюць, за вошта ваюць.

Перабежчык ад палякоў, рабочы металіст вось што расказаў аб тым, што робіцца у тылу паноў:

Польскія салдаты адкідаюцца іспі у наступ. З арміі мно-га уцікаюць. З нікаторых частцей паудыкала па 20 чал. на сотку.

Салдатам нічога ні какуць аб жыцці у Польшчы. Гэта

знаюць толькі дабравольцы, якія боляй належаць да багатых шляхцічаў.

### Заўпаўваюць жывых.

Уцёкшы з польскага плену службіст вайсковага камісаріяту у Ноугарадзіа Зімняй расказаў, што палякі закапалі жывым партыйнага предстаўніка камуністкай арганізацыі гор. Ольгополю бальшавіку Грэхова.

## За граніцую.

### У Англіі.

#### «Расеінельга пақарыць»

Англіскі генерал Сметс у гутарцы з супрацоўнікамі газеты аб вайне Расеі з Польшчай сказаў: «Расею пақарыць нельга. Раней ці пазней Шілесуцкі атрымая гэткі самы вурок, як яго панерэнднікі—Калчак і Дзінікі».

### Англіцкая дабрата.

Англіцкая правіцяльства у леташнем годзе патраціла трынанццаў мільяну пяцьсот тысяч хунтау стэрлінгаў (на нашы гроши даваеннае цэнтры гэта будаў ста трыдццаў пяць мільяну рулоу) на помоч рожным гасударствам. З гэтага ліку трынанццаў мільяну хунтау было шіба пазычана. Між ішым Польшчы дасталося з гэтага калі мільяну хунтау, а Эстоніі—паўтараста тысяч.

### У Германіі.

#### Вагромністы грабеж.

Немецкая газета «Берлінер Тагеблатт» прыводзіц цікавы піаралік дарагіх речей і твараў, які выбрали хаурусынікі з Германіі на аснові Версалльскага замірэння. (Падлік зроблены на золата). Гэтак: вугалю

вывезена на 1 мільярд марак, тарговы флот, выданы хаурусынікам, каштую 82 міліёны, машыны—150 міліёну марак, чугунковы матэр'ял—750 міліёну, падводны тэлеграф—56 міл., вайсковага снаражэння і матэр'ялаў—па 70 міл., а усего странны Аантанты (хаўрусынікі) ўзбраілі Германію на 36 мільярдаў марак золатам.

### У Італіі.

#### Адозва Папея.

Рымскі папеж звярнуўся да каталікоў усяго свету з адозваю, у якой прапануя прыняць усе рады да сканчання вайны і установы агульнага міру.

### У Бельгіі.

#### Зразумелі.

Кабінет бельгійскіх міністраў распыў зняць блакаду (ні дапушчэння твараў) з Расеі і пачаць з ёю гандаль.

### У Баугарыі.

#### Ратуюцца.

Сэрбія з Баугарыю зрабіла хайрус супроціў Грецыі.

## У Савецкай Расеі.

### Так і трэба.

Польскія палонные у Смаленску мосна праслі наведаўшага іх супрацоўніка «Росты», каб з іх выбралі гарбароу, шауцу і друкароу і адправілі на работу па свайму рамяслу, заяўшы, што яны ішчыра жадаюць памагчы Савецкай Расеі.

### Тавары ля Расеі.

С кожным часам усе боляй і боляй наладжавацца тарговуля Расеі з заграніцай. Праз Эстонію прывезяна шмат сельска—гаспадарскіх прылад, аўстроўскіх кос, дацкага семяля агародаў, з Эстоніі ж паперы ля газэт, картопляль ды іншая.

У Ямбург надоячы прыбылі з-заграніцы сярпы і граблы. Сярпы адпрауляны у Москву, а граблы рожным губэрскім земскім аддзелам.

### Торг з Турцыяю.

З Канстынапалю (століца Турцыі) прыбылу Адэсу першы параход з манухвактурам, сернікамі і рожнымі загранішнімі таварамі—усяго калі сямі тысяч пудоу. Капітан параходу павядоміў, што у гарадах Салонікі і Канстынапалю мацца многа загранішніх тавараў, назначаных ля Савецкай Расеі.

### Белы крыж.

Надзвычайная Камісія па барацьбе з контаравалюціяю адкрыла

так празіваны «Белы Крыж», у яком гуртаваліся яўнія контаравалюціяны, дапамагаўшыя грашмі сваім арыштованым Савецкаю уласцю сябром. Атдзелы Белага Крыжу былі у Пецярбургу, Кіеві, Москве і інш., гарадах. Кірауніком яго лічыцца некі Юры Ладыжэнскі, які замечан быў і у так званум «Нацыянальнум Цэнтру», адкрытым у леташнім годзе, па дзелу якога растрэляны Ізапікін, Астрау і ін. Па дзелу Белага Крыжа арыштованы сестры міласэрдзя Радзенава, Гагарына, Радзянка і інш.

### Да сваіх.

У Москву прыехаў предстаўнік Карэйскага рэвалюцыйнага правіцяльства.

### Свірань у царківі.

У сяле Нікольскум Барысаглебскага павету Тамбоўская губэрні была абтраўшана цэрква, у якой знашлі цэлы склад ежы і мануфактуры.

### На паноу!

Стаячыя у Волагдзі чырвонаармейцы адправілі на Заходні хронт дэльве роты дабравольцаў, вылучаных з гарнізону.

Працуная казацтва Чалібінскай вакругі горача адгукнулася на зоу памагчы Заходнім хронту. Па станіцам (нашы селы) збіраюцца ежа і гроши, засяеца зямля чырвонаармейцаў. Шмат казакоў запісалася у дабравольцы.

У Канску (Сыбір) запісь дабравольцаў на барацьбу с панамі іде паспешна. Запісалася сябру рэмісловых хаурусаў калі сотні. Зашысьваюцца найблой рабочыя і селяні.

## Беларускі клуб у Адэсі.

Пачаткавым гуртком беларусаў—камуністак у г. Адэсі с пачатку сакавіка м-ца гэтаго году быў заложан беларускі работнічы клуб. Свята адкрыцця клубу праводзілі у дзень святавання памяці славнага украінскага песьніара, Тараса Шэччэнкі.

Пры клубу зложаны літэратацкая, тэатральная і музыкальная колка. Літэратацкая колка было яшэ пры панавані белагвардзейцаў у Адэсі і ісцінавала потайкам. Сябры літэратацкага колка завучуваны гісторыю Беларусі, беларускую літэратуру і устройваюць рэфэраты ды лекцыі, чытанія ля ўсіх беларусаў.

Тэатральная колка з 38 чал. завучувава справу сцэны, народны быт і сгвіць спектаклі. Ім ужо былі паставлены на беларускую мову такіе піесы «Па Рэвізіі», «Чорт і Б. ба», «Модны Шляхцюк» ды інш. Апроч гэго тэатр лічна колка вылучыла із сябе камісію, якой дадзены пракладаць найляпей-

шыя творы чужаземных пісменнікаў на беларускую мову.

Музыкальная колка завучувава беларускую народную песню муз.ку і тэорию музыкі; колка вылучыла з сябе хор у 45 чал., які на прыстаўленях, бываючых пі менея разу у тыдзень, пле беларускія песні.

Управа клубу у складзе: старшыны тав. Віктара, сакратара—т. Домінікана і сябру—т. Садкоўскага, Шніткі і Карповіча адчыніла курсы беларусаўства, на якіх маяцца вучыць: 1) Гісторью рэвалюцыйнага руху у Беларусі, 2) Гісторью беларуское народнае творчасці і літэратуры (пісменства), 3) Гісторью аканамічнага розвіту Беларусі. 4) Гісторью залажня камуністкай партыі.

5) Гісторью рэвалюцыйнага руху у Заходніх краёх. 6) Гісторью праудносін паміж кітлам і пралетаріятам у Беларусі. 7) Гісторью беларускай мовы (данасоуна парапянячага мовядаванія).

Рэдактар: Рэдакціонная камісія.

Выдавец: Цэнтральны Камітэт Камуністычнай Партыі Літвы і Беларусі.